

БЕЛАРУСЬ

Адрес рэдакцыі й адміністрацыі: Мінск, Пестраваўская, № 5 пры Гасідацка.

ДРУГІ ГОД ВІДАВАННЯ.

ВІДАВАННЕ УСЕБЕЛАРУСКАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТУ САВЕТАУ.

№ 217 (327) Пятніца 30-га верасня 1921 г.

Яны і мы.

У 1917 годзе працоўны люд Расіі ўклікнуў кліч: досыць вайны, досыць праліваць кроў братоў, досыць руйнаваць культуру і гаспадарку, пара ўжо пралетарыям усіх краўдз скідаць тых, хто пачаў вайну, хто зруйнаваў чалавечую культуру, хто праліў шмат крыві — пара ўжо скідаць сваю буржуазую з трону, пара брацца за мірнае будаўніцтва сваёй гаспадаркі.

Гэты кліч застаўся без адказу. Дзяржава павядзіцельнай пад лѐзунгам нацыянальна-аховы прымусілі сваіх рабочых ваяваць вайну яшчэ далей.

Дзяржавам, царскаму паражэнні, так сама пад лѐзунгам нацыянальна-аховы прымусілі сваіх рабочых з апошніх аін змагацца за інтарэсы сваёй буржуазіі. Кроў лілася, гаспадарка руйнавалася, усюды панавалі лѐзунгі: нацыянальна-ахова... нацыянальна-ахова... нацыянальна-ахова...

Што ж робіцца ў нашай старонцы? Ці далі нам магчымасць мірна будаваць нашу гаспадарку на карысць працоўных мас? Сусветная і расейская буржуазія пад лѐзунгам нацыянальнага самавызначэння сусветнага рабунку захацела і нашу старонку забраць у свае кагцістыя лапы; захацела, надзеўшы ланцугі на рабочых і сялян, піць і далей з іх усю кроў.

Пачаліся інтэрвенцыі, пачалася грамадзянская бойка, у якой сямліства і рабочыя ўстама сіламі змагаліся за сваё нацыянальнае і сацыяльнае самавызначэнне. Цяжка і вельмі цяжка было трымацца проці моды сусветнай буржуазіі. Але мы вытрымалі, ня далі скурдзеным магчымасці эканімізаваць нас.

Узброенай сілай яны нас не змаглі, дык пачалі весці з намі перагаворы аб мірных умовах жыцця, аб умовах ган

длярства, спадзяючыся тым чарам скінуць уладу працоўных арганізацый банду, паўстанняў, руйнаванняў усёй нашай гаспадаркі. Але і тут яны абмыліліся. Не знайшлі яны ў нас тых, хто хацеў бы зноў надзець на сябе ланцугі няволі.

Наша старонка лётка ўздыгнула, скончыўшы вайну. З новай ахвотай і сілай узяліся ўсе за працу і толькі за працу: з усіх канцоў нашай федэрацыі прыходзіць весткі, што працоўны люд ня спіць, што ён робіць усё магчымае, каб падняць нашу гаспадарку на карысць працоўных мас. Задзіміліся фабрычныя і заводскія каміны, сялянці, нікога не баючыся, пачаў старанна абрабляць сваю зямельку, спадзяючыся, што можна будзе ў далейшым чакаць лепшай долі.

Мы пачалі ўзмацняцца. Нам патрабем мір, каб яшчэ болей узмацніцца і надалей наша цяжкае эканамічнае становішча.

Але міру нам не даюць. Яшчэ раз хоча сусветная буржуазія папрабаваць змагацца з намі узброенай сілай. Зноў знайшоўся лѐкай, які сваімі рабскімі рукамі хоча загрэбсьці жар для Францыі, Англіі. Але ніхай гэты лѐкай ведае, што ў яго ня усё спакойна: што дзень там паўстаюць нашы браты — пралетарыі, якія скруцяць галаву гэтаму лѐкаю. Ці падумалі пань Варшаўскія, што дзякуючы гэтай вайне можна здарыцца тое, што Польшча будзе Савецкай, чырвонай, а ня панскай.

Мы хочам міру, мы хочам лепшай долі ўсім працаўніком, але ж калі нам мяшаюць, калі хочуць ваяваць з намі, дык мы са сваёго боку зробім усё магчымае дзеля пабеды працоўнага люду ў самай Польшчы. Рэвалюцыя рыхтуецца пайсці далей да пабеды ўся сусветнага пралетарыяту.

Што чуваць заграіцай.

Візіі непаразумення.

У Берліне змыкам перамаўленнаў уласніку з работні ўзвеле павялічыць заробтак работні Варшавы Сілезіі. Страты металічнай пракчюласці з прычыны паўважання ў Варшавы Сілезіі мітацце ў 30.000.000 марак.

Зноў непарадкі.

Рым, 27-9. У Ірландыі зноў пачаліся непарадкі. У Бэльфасце было 20 забітых і 60 параненых. У Дубліне адпраўлены эліндзіраваныя аўтамабілі, артылерыя і 4 баталіёны ваяты.

Мітынг наковт дапамогі беспрацоўным.

Стангольм, 27-9. У Стангольме адбыўся мітынг беспарацоўных, на якім было прысутных 3000 чалавек. Выступалі к.муніогні. Узятае на пастанова вымагае вараз ма скікаць уэрм-новуу свою дэле правядзення асобнага падатку на кармоўд беспарацоўным.

Ультыматум Антанты.

Вена, 28-9. Антанты заграітанава Ваенскаму працэнтау ультыматум аб ачышчэнні Ваходнай Ваенгі ка 2 тыдні.

У панскай Польшчы.

Савецкія грамадзяне ў Польшчы.

"Рэч Паспаліта" паведамляе, што міністэрства ўнутраных спраў паслала старостам цыркуляр з загадам выдаваць пропускі ўсекачом расейскім грамадзянам, якія вымушаны праяжджаць у Варшаву па тых ці іншых справах.

Выступленне чужаземцаў.

"Плэнгленд Вячэрні" паведамляе, што з 20 кастрычніка пр йшоўшага году высланы з Варшавы 3500 чужаземцаў. У цяперашні час у Варшаву праяжджае шмат чужаземцаў чыя там права жыць. Усе яны адпраўляюцца назад у Браганавічы. З гэтых прычынаў ясна, куды іх вышлюць і хто такі гэтыя чужаземцы. Гэта жыхары, так званыя "крэсаў", на іх каторых паліці ўзлажылі абавязкі польскіх грамадзян, але працоў польскіх грамадзян ня далі.

Вымаганні падзёмных рабочых.

Рабочыя Лодзінскага газавога заводу сталі вымагаць павялічэння заробтку на 33 процанты. Рабочыя "Лодзінскіх" м істэрняў зрабілі прамінае тым аб павялічэнні ім заробку на 53 проц.

Усім ім треба так зрабіць.

У Варшаве 20-га верасня ў сябе на кватэры генерал Юматаў загубіў сябе.

Не пасылеў расьвіцець, як адцвіцеў.

Новы мін-стар па харчовых справах Вічулкоўскі, які павінен быў зьявіцца ў першы раз на пасяджэнне савету міністраў, прыслаў лст у каторым, адзначаючы дрэннае становішча здароўя, прасіў звольніць яго аб'язвакку. Гэта мусіць самае лепшае, што мог прыдумаць спачатку сваёй кар'еры польскі міністар.

Адносінны к расейскім сялянам.

"Работнік" атрымаў гэткую тэлеграму: "З Габяшова ад праваслаўных сялян. 13-га верасня 6 паліцэйскіх з Гарадка сілком забралі нашы царкоўныя званы ў вёсцы Гусіне Гарадкоўскай вл'сцы. Прасім аб звароце за іноў і аб абараненні ад такіх іспадкаў."

Ахова польскай пагранічнай паласы.

У Варшаве адбылася нарада прадстаўнікоў міністэрстваў ваеннага, ўнутраных спраў, пошти і тэлеграфу дэле правядзення ў самыя кароткі тэрмін густой сеткі тэлеграфных і тэлефонных дротаў ад усіх насялёных пунктаў, якія знаходзіцца на граіцы, у павятовым і вайсковым цэнтры, каб вяртаць граіцу.

Гандлевыя справы.

Расейскі фарфар.

Расейскі дзяржаўны фарфарны завод адправіў у Лѐдань праткадэ мастацаўска фарфару, прыгатаўленага заводам пшюльскіх акцыбарскага параварогу. Выстаўка робіцца дэле варадэж расейскага фарфару.

Домбскі застаецца.

"Кур'ер Паранні" паведамляе, што сабар мініотра чужаземных спраў Ян Домбскі, боўшы старшым міравай дэлегацы ў Радэ, застаецца на сваёй пасаде.

Кар'ера Рачкевіча.

Бушы ў часе польскай акупацыі ў Мелеку Начальнікам вохругу, а ў цяперашні час мініотар ўнутраных спраў, Рачкевіч атрымае новую пасаду Наварудскага валады.

Хто плача аб расстрэленых беларудзейцах.

"Свабод" паведамляе, што ў Варшаве ў расейскай цар вадбылася паніхда па расстрэленых удзельніках пецярбурскага загавору. На паніхдае прычалі удзельнікі: Філіафаву, Гардоу, Вужнаў, прафэсар Ксішчак, генерал С.маіскі, генерал Езулаўцаў, генерал Галішскі і г. д.

Гвалты над рабочымі.

У Варшаве агенты паліцыйнай асіцы абылі ў друкарню, дзе друкаваліся аповесці цэнтральнай камітэй беспартыйных прафюнальных аова абвыбарх баларудзейцаў і забраці тэхет адозвы з гатовым наборам.

Рост дарагоул.

Ч.гунатым тарыф у Польшчы паднялі на 197 процанты. Плата на тэлефон павялічыла на 300 процантаў.

Гвалты над газетамі.

Па вагаду ў Варшаве ачынены і катфіковны газетны "Глос Польшчы" на польскай мове і "Хвалес" і "Дар мортэн" на жидоўскай мове.

Прывыў.

У Польшчы абвешчаны выліў у вольна ўс'х, тэ радзёна ў 1899 і 1900 гадох.

Гвалты над беларудсамі.

В.авія, 20-9. Пэанкі відзёку іцца рад беларудсамі, Вабаршаві ад іццадэ нова і шкоты, а ў тат, якія іотуэццэ, мяшаць прэцэ, неотаў ітэу араўшаюць вучэць польску мову.

Нездлежчасць Беларудзі.

У Вільне ўтвараюць новыя атрады пры і дэрываньні Ж ліхоўскага дэле адраджэння незалежнай Беларудскай дзяржавы.

Дзеля гандлю.

Расей абяцае даць вялікі транзіт і вымагае зым ішэння тарыфаў. Каб транзіт рос і ня спыняўся з'імой, Вандаўскі порт будзе прыгатов і к зімоваму транспэрту. Расейская чыгунка будзе перапыта на расейскую калію.

Усім павятовым камітэтам, усім сябрам камуністычнай партыі Беларудзі.

На 15 кастрычніка склікаюцца X канфэрэнцыя Камуністычнай партыі Беларудзі.

- Парадак дню:
1. Справаздача Цэнтральнага бюро, Кантрольнай, Рэвізійнай Камітэй;
 2. Справаздача Вабрўйскага, Вапрыскага, Ісумаскага, Мелекага, Міхрэкага і Слудскага Палітвальных Камітэтаў Камуністычнай Партыі Беларудзі і рэблных камітэтаў Мелекага арганізацыі Камуністычнай Партыі Беларудзі;
 3. Замовжэе і ўнутранае асновішча Савецкіх Рэспублік;
 4. Эканамічнае становішча Беларудзі і правядзенне новай эканамічнай палітыкі;
 5. Зімоляная палітыка на Беларудзі;
 6. Палітыка асобнага праца;
 7. Вяччасць прафюнальных каўруеу і новай эканамічнай палітыкі;
 8. Пятаньне партыйнага будаўніцтва;
 9. В.абары.

Норма прадотаўніцтва: ад кожнага 26 саброу партыі — адзін дэлегат. Павятовым канфэрэнцыям працаваць асабліва павялічыць адрэгуліраваць скідаў саброу партыі за час з 6—16 кастрычніка.

Секратар КНОРЫН.

Апошнія весткі.

Правязэнне граіцы.

Польскія газеты паведамляюць, што да 25 верасня паграічная кам'с'я скончыла працу па правядзенню граіцы ад Гарновіч да Рубяжовіч. Праца гэта была выканана па'ля дзусіх спрэчак у Менска-Нясвіжскай, а пасля ў галоўнай паграічнай камісіі. У цяперашні час зьявілася магчымасць уацяца на устаўку паграічных слупоў.

Зносінны з Польшчай Лігаю.

РЫГА, 27-9. Мініотар шкытэу алас і Латвіі паведаў, што проціна зносіны з Савецкай Расей з Польшчай будзе адзывацца цераз Мелеку Л'г'тэ как сама жадэ мець проціна зносіны з Расей цераз Мелеку.

Праца бандытаў.

Савіянскаўскія і пятлюраўскія пайцініспыняюць сваю зынішчыцельную працу. 20 верасня выд станцыі Шчарбакова бандыты застанавілі маршрутны поезд, забілі 6 чырвонаармейцаў, сэрбавалі сцяг і вагоны з хлебам, але былі адбіты.

Павялічэнне платы на газеты.

У зьявкку з дарагоўлай і павялічэннем заробткаў, большасць нямецкіх газет павялічае падпісную плату.

Так сама дапамога.

Варшава, 27-9. Мініотар Антанты зрабіла прапаваньне Веле дэле аова аброчыня сілы аўропэ Ваенгі.

